

ba 55151

М. ЧАРОТ

891.72

55151

# СОНЧЫ ПАХОД

БЕЛАРУСКАЕ ДЗЯРЖАУНАЕ  
МЕНСК — ВЫДАВЕЦТВА — 1925





СОЛНЦЕ ПАХОД  
217058

М. ЧАРОТ

891.72

# СОНЕЧНЫ ПАХОД

5/55151

Бел

.994 г.

БЕЛАРУСКАЕ ДЗЯРЖАУНАЕ ВЫДАВЕЦТВА  
МЕНСК—1929



## **СОНЕЧНЫ ПАХОД**

Друкавана ў друк. ФЗВ  
Беларуска га  
Дзяржаўна га  
Выдавецтва

Галоўлітбел 1946.

3.000 экз.

Зак. 80.



\* \* \*

Мілы сэрцу, дорагі і любы  
Дзён мінульых грозныя паходы...  
Няхай сёньня у паход затрубяць,—  
Выйду першым з вогненай паходняй.

Адпачну я можа на руінах,  
Не шкадую ні жыцьця, ні сілы...  
Шлях адзін мой—згіну ці ня згіну—  
Бараніць, што сэрцу майму міла.

А цяпер я ў сонечным паходзе,  
Песьня лъеца залатым струменем...  
Слухай песьню, вольны мой народзе,  
Твой поэт цябе так разумее!..

Як і ты—і я жыву той думай,  
Што мінуюць грозныя паходы...  
Над людзьмі пакуль ня зьнішчым глуму,—  
Ня тушы ты вогненай паходні!..

## Я МАЛАДЫ...

Я малады...  
У сэрцы кроў струменіць,  
і сілай творчаю  
істота ўся гарыць...  
Але шмат хворых ёсьць  
у нашым пакаленіі,  
што квола поўзаюць  
пад промнямі зары.

Гляджу на іх,—  
плыве за думай дума:  
„куды нясе іх  
ведер-сухавей?“  
І падаюць яны,  
як ліст пажоўклы дуба,  
калі ўсё дрэва так  
прыгожа кудравее.

Я чую плач і сум...  
Стаяць на раздарожзы

і шапкай мерацца,  
прастору сінь залатаць...  
І веру страцілі  
(на што гэта пахожа?!),  
што шлях свой барацьбы  
прайсьці ня зможа  
мужыцкі лапаць.

Глядзяць яны:  
здаецца, ўсюды пуста,  
здаецца ім—  
пабеглі дні назад...  
Бо ловіць погляд іх  
ліхіх людзей распусту,  
і п'яны рэстаран,  
і ночы блудны сад.

Ну, а чаму-ж  
не паглядзець вам далей,  
не паглядзець туды,  
дзе творчых сіл агонь,  
ня бачыць тых,  
што новых дзён скрыжалі  
мільёны рук  
надпісваюць сягоńня?..

Ці помніце,  
хто вышаў з сутарэння,  
і вежу съветлую  
будуе ў гэты дзень?



О, маладое  
наша пакаленьне,  
ня снуйце вы  
пад сонцам,  
нібы цені.

І ў песнях я  
чытаю часам роспач,  
як-бы свой лёс  
пясьнёр на струнах плача...  
На раздарожзы ён  
і дні, і ночы,  
нібы свой шлях  
ён страціў—  
ня іначай!

О, мой сабрат,  
знайдзі ты чалавека,  
калі яго  
чамусьці ты згубіў...  
У нашы дні,—  
дні залатога веку,—  
ты чалавек!..  
і чалавек—  
эмаганьня й барацьбы.

Мой мілы край,  
спрадвеку ў сумных съпевах,  
і ў казах жудасных  
народ твой з роду ў род,

Толькі цяпер,  
як съціхнулі завеі,  
ты скончыш свой,  
вялікі свой паход!

Я і хачу,  
йдучы з табой ў паходзе,  
не сумаваць,  
ня плакаць,  
не стагнаць!  
Красуй, мой край,  
бо сонца не заходзіць,  
дзе балаты твае,  
і сенажаць,  
і гаці.

Я шлях знайшоў,  
я слайлю песніяй радасцю,  
і песньню я  
складаю ў сэрцы тон...  
Я ведаю—даўно,  
доўно пара даць  
поэтам маладым  
дэён нашых перазвон.

О, Беларусь!  
ты ўзросціш пакаленьне  
сваёй змагарніцкай  
і вольнае пары!..

· · · · ·

Я малады...  
У сэрцы кроў струменіць  
і сілай творчаю  
істота ўся гарыць!..

## КРЫЛАТЫМ ГАСЬЦЯМ

Над туманным лесам, балотам,  
Дзе калісь хлапчуком падпаскам  
Скакаў з каровамі кадрылю я,  
Сёньня горда плывуць самалёты...  
Нібы то дзіўная казка!..

Над туманным лесам, балотам  
Крылатая эскадрылія.  
Чую ўвысі мора шум—  
Чалавек за птушкую гоніцца...  
Вітаюць пропэлеры маршам  
Герояў крылатай конніцы.

У блакітную даль хачу я  
Падняцца арлом чырвоным...  
Пропэлера песню пачуе  
Край, што ў тумане—  
Край сонны.

Хачу, каб чырвонае раньне  
Эмагло чалавека бясьсільле...  
Мы здолеем хутка і съмерць...  
Ужо здабыты крылья,  
Каб з зямлі узъляцець.

## ПОЛЕ ЦІХА ШАПТАЛА КАЛОСЬСЕМ

Ц. Гартнаму

Поле ціха шаптала калосьсем,  
Як находзіла ворагаў раць.  
Гэта ты ў чырвоную восень  
Сонны край свой пачаў вартаваць.

На шляху, на прыбітым гасцінцы  
На здратованых коньмі палёх—  
Гучны кліч твой, як водблеск зарніцы,  
Адгалоскам жывучым разълёг...

Кургану не пяяліся песні,—  
Кім насыпаны, хто там ляжыць,—  
У зямлі спачываць ім ня цесна,  
Не гнятуць іх гнілыя крыжы.

Ты вярбою шумеў пры дарозе,  
Гольлем вабячы неба блакіт,  
Да тых гоняй хіліўся бярозай,  
Дзе прастор быў крывёю заліт.

Шмат разоў ты у полымі жыцьця  
Захліпнуща зьбіраўся бяз сълёз,  
Калі вецер пажоўклае лісьце  
Па загонах спустошаных нёс.

І на хвалях вады ружаватай  
Човен твой пераплыў ужо мель.  
Разагнаў ты штандарам узьнятым  
Над балотам туманную бель.

## У 1000—ЗОРЫ

Там, дзе межы-разоры,—  
Чырвонымі ніткамі  
Тысячы першай узоры  
Мы выткалі...

На загонах—белых палосах  
Радкамі чарнене ральля...  
Узрасьлі буйна калосьсі  
Замест палыну і быльля...

Гэй, касар,  
гаспадар,  
зазвіні касою,  
выйдзі зъняць  
сенажаць  
раньняю расою.

Гэй, сяубіт,  
ёсьць прыбыт  
на тваім палетку.

Будзеш жыць,  
ня тужыць  
і ўзімку, і ўлетку.

Гэй, каваль,  
куй·жа сталъ,  
Хай наўкол іскрыцца,  
дзьмухай мех  
не насьпех,—  
съвет хай загарыцца...

Нараджоная вогненай бурай,  
Цяністы прайшоўши шлях,  
Ніколі ня будзе панурай,  
Праўду сказаць ёй—ня страх.

Б. С. С. Р.—яе страніца,  
Сяўбіт і каваль—мэтранпажы...  
Тысяча новая хай залаціцца  
Узорамі сонечнай пражы!

4/I—24 г.

## ВОКЛІЧ МОЙ

Пранясіся, віхор,  
Па абшарах гаротнага краю,  
Каб аж лес зашумеў, як у буру.  
Падымі чорны дым ты да зор,  
Што бляск сонца людзям захіляе,  
Разбудзі майго брата пануру.

Сонца ясны прамень,  
Засыцялі ты наш край пазалотай,  
Загляні у гушчар векавечнага бору.  
Ноч нямую зъмяні, новы дзень.  
Вокліч дня прабудзі ад драмоты,  
Каб ня съніў бедны брат мой аб горы.

Ты прачніся, мой брат!  
Весялей паглядзі на абшары,  
Ня будуй сам сабе ты магілу...  
Сонца зъяле... А ты ўсё ня рад.  
Сам разъядзьмухай апошнія хмары,  
Пакажы ўсяму съвету ты сілу...

1/III—22 г.

Масква

## РАЗБУДЖАНАЯ

Русь Белая,  
Захутаная ў віпратку туману,  
Пакорная, нясьмелая  
У даль пайшла к няведамаму стану,  
Як дзён мінульых здань.

А тут жыве крывёю вымытае цела  
Той Белай Русі... І цяпер  
Мы ў віпратку прыгожую яе адзелі...  
Ня сну ўчараашняму, а праўдзе сёньня вер...  
Калі прачнунуўся—глянь!

Ускросшая,  
Імкненцца ўдал... назад не пазірае  
Магутная, усё змогшая,  
Працуе на зямлі над пабудовай раю...  
Жыцьця змывае бруд.

І ставіць новыя на межах маякі,  
Старанна ўвысь вядзе працоўныя палацы...  
І вольна жывучы, мінульяя вякі  
Дзяяніцай зынішчаны і болей ня  
прысьненцца...

На Беларусі тут!

1922 г.

19



## КОМУНА—СЪВЕТ

У новы съвет гадамі-крокамі  
Па сонцам высланаму шляху...  
Ад чорных дзён ужо далёка мы,—  
За валам вал бяром бяз страху.

І бурай лес струхнелы валіцца...  
Гарыць на ўсходзе золак ціхі...  
Комуне гучна трубяць раніцу,  
Паўстаўшыя ў нізіне скіфы.

Ад гэтых труб зямля ўся дрогае,—  
Жыцьця бурае падваліны...  
Мы ў новы съвет пайшлі дарогаю,  
Дзе крык ня чуцен сакаліны.

Туды—ўсе дзікаю навалаю:  
Свае, чужынцы-паяжджане...  
З дзеевітам і рашучым валам  
Комуны съвет к нам прыдзе жданы.

6/XI—22 г.

## ПОЛЬСКІМ БАРАЦЬБІТОМ

Хвалі Нёмну шэпчуць Вісьле,  
Шэпчуць грозна і бурліва,  
Што над краем маўчалівым  
Хмары чорныя павісьлі...

Што ў крыві загон мужычы,  
У крыві і раны-межы...  
Прытуліць к сабе ўсіх кліча  
Маці—пушча Белавежжа...

Слухай, Вісла, будзь сястрыцай,  
Змый ты чырваньню дазваньня  
Зьдзек, няшчасьце... Хай паўстаньне  
Уздымае працы рыцар!..

Зашумелі Віслы хвалі,  
Аж цалуюць пабярэжжа...  
Нёмну-брату адказалі:  
— Змыем, змыем хутка межы!

Шквал чырвоны мае сілы  
Рваць слупы з жывога цела...  
Каб прыдущаным, пахілым  
Воля промнем мільгацела...

Толькі трэба хвалям зъліцца,  
Стаць шалёным акіянам...  
Смугу-крыўду змыць з зямліцы  
Таго краю, што забраны!

І пад шопат хваль чырвоных  
Хто паўстаў—на ўсход глядзеў ён.  
Сьпей чуваць... Замоўклі стогны...  
Сонцам выплыла надзея...

Бо над Нёмнам і над Віслай  
З веку ў век жыве панурым...  
Хмары чорныя навісьлі...  
Гром грукоча—будзє бура!

## ВАЙНА І БЕЛАРУСЬ

Сягоныя сэрца мне ня ные,  
хоць заход шле вайны пагрозу...  
Чакаю жудаснай вайны я,—  
рыхтуй, краіна мая, сълёзы!..

Рыхтуй ты сълёзы, кроў, ахвяры,  
гарматы, газы, кулямёты...  
У віхры новага пажару  
хай съвет спазнае—хто ты!

Хто ты,  
што зьдзек цярпела,  
няволяю жыла стагодзьдзі?!.  
А сёньня ты гукаеш—годзе  
дзікай вайны вярцець пропэлер!..

. . . . .

Мы верым!  
І быць так павінна!—  
Надыходзіць час помсты, адплаты...  
Беласток, Варшава і Вільня  
ня зруйнуе мужыцкія хаты.

Ня страшна сіла нам  
Лёндону і Бэрліну,  
і Рыму, і Нью-Ёрку...

Съмела пройдзем съмерці даліну,  
даліну, кручы і ўзгоркі.

Сягоныя сэрца мне ня ные,  
хочь захад шле вайны пагрозу...  
Чакаю жудаснай вайны я,—  
празльвеш ты, Захад, свае сълёзы..

Празльле там сълёзы ня мужык,  
не пролетар-рабочы...  
Заплача той—вайны хто хоча,  
і ён з вайною разам зынікне.

Ты, Беларусь,— на рубяжы,  
але ніколі не загінеш,—  
ты не адна—усім скажы!

Масква чырвона, Украіна,  
краіна вольных гор—Каўказ,  
краіны Далянія Усходу...

Калі вайна—то раз-па-раз  
мы кінем кліч свайму народу!  
Народу, вольна што жыве  
на ўсходзе поўначы і поўдні...  
І Захад хутка зружавее  
у дзені вайны—дзені непагодны.

За цябе, Беларусь, горда  
пастаю на варце ля мяжы...  
Утаймую шляхецкія орды,  
буду жыць ці ня жыць!..

Колькі загінула,  
колькі забіта  
тваіх, о, краіна, дзяцей!..  
А сёньня на полі,  
што крывёю заліта,  
радасьць цьвіце!..

Буйным, залатым зернем  
калосіцца шчасьце гаротных ..  
Ніколі, ніхто ня верне  
няволю майму народу!

Няхай-жа і брат, што ў палоне  
дзікай шляхецкай арды,  
нашу радасьць адчуе сёньня,  
гэтай песніяю дух свой уздыме.

Ніхто, ніхто ня хоча вайны!..  
Ну, каму з нас ахвота памерці?!.  
Але сэрца у кожнага ные,  
бо жыцьцё ўсё-ж пасвойму верціць...

А я? Я вайны не прарочу,  
войнаў і так адбылося бяз ліку...  
Але ты, Беларусь,  
вайны хочаш—ня хочаш,  
а павінна быць Вольнай, Вялікай!

## ПОЭМА БЛАКІТНАГА ВОЗЕРА

*Зъняволеным братом Заходнай Беларусі*

Моладзь зайдросыціла поэтам, што для іх  
Мілей усіх вянкоў і лаўраў дарагіх  
Вяночак з цымянай мяты ды васількоў  
тым болей  
Што родная жняя зывівала ў родным полі.

*Адам Міцкевіч.*

Балоты, лясы, вазёры.  
Гэта ў мінулым ты—Беларусь...  
Але я—пад новым сузор'ем  
Лёсу твайму дзіўлюся.

Ніяк не загоіш на целе  
Ранаў глыбокае зъяньне,  
Чужынцамі і багацяямі  
Ты сёньня яшчэ асьмяяна.

Цябе, бач, сягоньня крыжуюць,  
За праўду тваю цябе судзяць...  
Са смуткам у сэрцы гляджу я,  
Ад болю съціскаюцца грудзі.

За што? За якую там здраду  
Ты зносіш няволю і зъдзекі?  
За тое, што хоча з пагардай  
Назваща твой сын чалавекам?

Аднак-жа ня згасьне паходня,  
Якую нясуць  
Табою каханыя дзеци...  
Дзымі, вецер-злачынец, з заходу,  
Паходня пажарам засьвециць...

А хто яны? Хто яны судзьдзі,  
Краіна мая, мая маці?..  
Якая адплата ім будзе,  
Як кліч ты свой кінеш  
— Паўстаньце!..

Нёман апіражка стан твой  
Чырвонай істужкай,  
Крыві не ўбярэ зямля...  
Беларусь!  
Ты іншага родзіш  
Касьцюшку,

Каб паўстаньнем  
паном  
назаляў!

У Варшаве,  
Кракаве,  
Вільні

Прачытаюць  
загад  
адзін,  
Што ў няволі  
жыць  
не павінны  
Ні адной  
гадзіны!  
Той загад—  
прыгавор  
зладзеям,  
Што судзілі  
людзей  
у палоне...  
Прыгавор вам,  
багацеi,  
Пішущъ  
сягоньня  
мільёны!

Балоты, лясы, вазёры  
Крывёю даўно заліты,  
Але я—  
Пад новым сузор'ем  
Съпяваю аб возеры  
Вечна блакітным.

На балоце—  
Возера гэта адно,

Ніхто не запоўніць крывёю,—  
У сэрца людзкім яго дно,  
А хвалі—ў магутным развою.

Пачуцьці, надзеі  
І ўсе лятуценныі  
Зъліліся ў яго берагох...  
Час мінулы  
Пужлівымі ценямі  
На блакіце яго не разълёг.

То крыніца адвечнае сілы  
У кайданы закутых людзей,  
Яна песніяй зывініць,  
Што сэрцу так міла,  
Чую словы:  
„А хто там ідзе?“

І блакітнага возера хвалі  
Данясуць нас у сонечны съвет,  
Ну, а там—на новых скрыжалях  
Поэму дапіша новы поэт.

## ТАМ, ДЗЕ ЦІХІ НЁМАН...

Сум асеньнім лісьцем съцелецца..  
Каму скажаш, выплачаш каму?  
Правяла мілога за аселіцу,—  
Павялі яго за краты-мур.

Не сказалі слова мне, паганыя,  
І за што? Куды яго бяруць?  
Толькі помню—шабляю паранены  
Быў мой мілы, калі гналі ў пуць.

Сум асеньнім лісьцем съцелецца...  
Ой, галосіць вецер-ліхадзей!  
Праглядзела вочкамі аселіцу,  
А з няволі мілы—ўсё ня йдзе.

А вясною—раннем сонечным,  
Калі птушкі плакалі ў лясох,  
Ясны дзень і цёмну начаньку  
Ткала я мілому паясок...

Ткала ніткамі чырвонымі,  
А здавалася—шлях мілага ў крыві...  
Ён нядоўга будзе занявленым,—  
Радасць хочу ў поясе завіць.

Веру хутка мілы зъвернецца,  
Белавежжа шэпча мне аб тым...  
Хтось у сэрца кінуў зернетка,  
Каб расці надзеям залатым.

Ралтам стук! У вочках зелена...  
Шабля вострая на сонцы зіхаціць...  
Трапятала птушкаю падстрэленай,  
Не хацела дзяўчына з хаты йсьці.

Сум асеньнім лісьцем съцелецца,  
Каму скажаш, выплачаш каму?..  
Мілага ня стрэла за аселіцай...  
Павялі яе за краты-мур.

А вятры у полі забуянілі,  
Ой, як птушкі плакалі ў лясох...  
І дзяўчыну шабляю паранілі,  
Бо чырвоны ткала паясок...

Гэта песня сёньня складзена  
Пра дзяўчыну горадзенскіх ніў...  
Аб краіне, ворагам украдзенай,  
Там, дзе ціхі Нёман забурліў.

## ЦІХІ НЁМАН

Зънік туману белы полаг,  
Скалыхнулася балота муть...  
Бач, сыны разбойнай Волгі  
Ціхім Нёманам куды плывуць?

Грамады ліхія гульні  
Узънялі курганаў сонны стан...  
— Гэй, ад гучнага вадгульля,  
Хто жывы—к жыцьцю съмялей  
паўстань!

Ціхі Нёман, сын краіны,  
Зачарованым даволі спаць,—  
Будзь і ты разбойным сынам  
Ды зъбяры на хвалях сваіх раць.

І з валжанамі ты межы  
Пявуном чырвоным пераскоч.  
Сонцам вылітая вежы  
Дзень запаляць, выбрызнуўшы нач.

Хай бушуюць твае хвалі,  
З берагоў хай выйдуць на прастор.  
Хай затопяць шырай, далей  
Ад вакоў струхнелы сівы бор.

\* \* \*

Ці-ж можна тысячамі зъмераць  
Шлях, пройдзены ў такім жыцьці,  
Таму, хто ў сэрцы мае веру  
У новы вольны съвет прыйсьці.

Хто шчасьце ў замеці ружовай  
Мог вышукаць, забраць хто мог,  
У бойку йсьці хто быў гатовы,—  
Сябе ніколі не съцярог.

Прабеглі дні... Ніхто ня верне!  
Тут не патрэбны тыя дні.  
Няхай кітайскія кавэрны  
Запалаць нашыя агні.

Няхай матросы-англазлотцы  
Пабачаць съветлых дзён маяк,  
Тых дзён, што ўчора на балоце  
Мяцежна сустракаў і я.

Дняпро і Сож, Дзевіна і Прывіць,  
Нясеце радасьць маю ўдаль,  
Няхай нявольнікі ў Эгіпце  
Чытаюць новую скрыжаль.

Вякамі съвет няволю выспаў,  
На крыльях волі узълятай!  
І на далёкай чорнай высьпе  
Сягоньня думкаю—я там.

Юнацтва—мудрасьці развага,—  
Ня страшны мне ні боль, ні съмерць...  
Жаданьне вечна поўна смагі—  
Люблю я ў съветлы дзень глядзець.

Ці-ж можна тысячамі зъмераць  
Шлях, пройдзены ў такім жыцьці  
Таму, хто ў сэрцы мае веру  
У новы вольны съвет прыйсьці.

## ПРЫПЯЦЬ

Там, дзе сонца агнёвымі крыльямі  
хоча сълёзы балота выпіць,  
шэпча хвалямі ціха гульлівымі  
чараўніца—  
прыгожая Прыпяць.

Зачарованы...  
чую, штось мудрае—  
мне гамоняць усплескі ракі...  
Я плаву...  
Неба сінь... Зеленъ кудрая...  
Берагі з вербалоз ды ракіт.

Як прыгожа!..  
Ды толькі па лесе  
стогнуць цяжка сталеткі-дубы...  
Ой, радзімае наша Палесьсе,  
хараство тваё хто загубіў?..

Чую сказ:  
дрэвам жаляцца хвалі,  
што з няволі бягуць—  
з пазамежаў...

Ой, ня раз дрэвы з ветрам паслалі  
свой паклон  
у гушчар Белавежы...

Ну, а хвалям—  
назад не пабегчы,  
каб сказаць,  
што жывецца тут люба...  
Заўтра іх у вішнёвы вечар  
на Украіне Дняпро прыгалубіць.

Ой, Дняпро!  
Хлапец сінябрывы!  
Буду я аб тым, што і ты,—пець...  
Бо кахаеш ты нашы дубровы  
і яе—  
сінярусую Прыпяць.

Ой, як моцна аблімуцца ў шчыра  
у краіне прыгожай, блакітнай...  
Шлях, што далей—  
шырай і шырай  
у стэповых прасторах раскінуты.

Ой, Дняпро!  
прыгалубі, мілы,  
сінярусую дзеўчыну-Прыпяць,  
хутчэй сонца  
агнёвымі крыльямі  
зможа сълёзы балота выпіць.

Я плыву...  
і плывуць лятуценыні...  
Іх ніхто не пасьмее стрымаць...  
Рэчкі твар  
цалавалі цені,  
як дзіцятка цалуе маці.

А дубы—  
шапацелі нясьмела,  
нібы слухалі мудрае веча...  
Па-над рэчкай  
туманам белым  
спаць лажыўся  
ружовы вечар.

Толькі хвалямі,  
хвіля за хвілій,  
калыхала пяшчотна Прыпяць...  
Там—  
дзе сонца агнёвымі крыльямі  
хоча сълёзы балота выпіць.

Ліпень 1926 г.  
Мазырчына.

## ЧЫРВОНЫЯ ВЯСЬНЯНКІ

1

Зазывінелі рэчкі крыгамі;  
Сонца чэрпае променем лужы.  
Калёсамі вуліца скрыгае...  
Жураўлі па-над вёскаю кружаць.

Прывіталі высь блакітную  
Съпевы жаўрыка ў белым тумане.  
Балота пушыцца ракітаю;  
Лес шуміць, спатыкаючы раньне.

Сенажаць прайсьці прыгожа нам,—  
Паміж зелені выплылі кветкі...  
Каровамі выган стрыножаны,  
Рвуць рагамі куп'ё пералеткі.

Зашумела поле хвалямі,  
Мітусеньнем выплыўшай руні...  
Вясну закліканьнем хвалім мы.  
Не замаўкаюць гучлівыя струны.

Паглядзі: на полі вораным  
 Сълед праложан калясом.  
 Селянін ідзе нязмораным—  
 Корміць глебу ён аўсом.

І з сяўні за жменяй жменяю...  
 Шум насеньня, як дажджа.  
 Хоць загон блішчыць каменънямі,  
 Верыць—будзе ураджай.

Ён палетак свой узораны  
 Барануе, рве дзірван.  
 За канём ідзе разораю.  
 Над сваёю працай пан.

Яго шнур спавіт быў межамі.  
 На чужынца пот ён ліў.—  
 Цяпер з думкай вольнай, свежаю  
 Ходзіць з песнай па ральлі.

Заводаў грук і гучны гоман  
 Пранёсься з ветрам па палёх.  
 Залом тут болей не заломан...  
 Дым фабрык коўдраю разълёт.

Імчыцца раць сталёвых коняй,  
 Капыт-калёс чуваць іх звон!

Араты, не ўзараўшы гоняй,  
Глядзіць, вачом ня верыць ён.

Жывыя коні ржуць у полі,  
Пужліва вуши узънялі,  
Нібы спазналі ўсе, што болей  
Сталёвых коняй на зямлі.

Гудзе гудок. Паўзуць машыны  
У шыр і даль палёў, балот.  
І людзі ў новую краіну  
Сягоныя робяць пералёт.

4

Эмрокам ціхім съпеў салаўіны...  
Гай шапоча кустам альховым...  
Ён прыехаў—рыцар машыны—  
Кахацца з дзяўчынай вясковай.

Посьле кросен з беленькім тварам...  
Спадабае хлопец рабочы...  
Сэрца спуджана лічыць удары,  
Паўнюткі агню яе вочы.

Прыхіліўшыся к грудзям, кажа  
Ён дзяўчыне слодачы словаы,  
Доўгіх косаў злотная пража  
Спавіла іх разам галовы.

Зазьвінела даль адгалосам,  
Съпевам гучным аб новым шчасьці.  
Срэбны конь па небу пранёсься,  
На зямлю ён хоча упасьці.

Сакавік, 23 г.

## ЛЕНІНАМАЙСКАЕ

Май—басаногі хлопчык Валодзя  
Песьні слухае Волгі шырокай,  
Май—Ленін на дымным заводзе  
На tryбуне з прыжмураным вокам.

Вечны Май... У чырвоным убраньні.  
У вачох акіян срэбрасіні...  
Ён сягоńня жалобай паранены,—  
Вэльмам чорным над ім навіс іней...

Песьня-плач, песьня-кліч вызваленьня  
У весь съвет зачаруе сягоńня...  
І памоляцца зноў перад Ленінам  
Вольны скіф і нявольнік колёній...

Май цяпла—закалосяцца нівы,  
Май съятла—сонца грае ў палёх...  
Я сягоńня щасльвы, щасльвы,  
Што па съвету Май песьний разълёг.

Слухай, Май! Вясны ты любоўнік,  
Тэй вясны, што з чырвонай травы...  
Паміж съязгамі Леніна помнік,  
Мне, здаецца, што Ленін жывы.

Мне, здаецца,— з драўлянай трывуны  
Ён на заход кіўнуў галавою...  
На загонах там ветрана-буйных  
Вольны Май задаждыўся крывёю...

Погляд Леніна ловяць мільёны,  
Погляд Леніна маёва-прамністы...  
А там... хмары скудлачаным лёнам  
Над Нёманам навісьлі імглістым.

Май у пушчы заросшай чудзь  
звоніцца,—  
То паўстанцкай зямлі пакаленьне...  
Там... у кожным промені сонца  
Ловяць погляд няўмёршага Леніна.

Май шапоча съязгамі-лісъцем  
Аб краіне квяцістай і вольнай...  
Нёман гойсае, нібы ў калысцы,  
І таксама пяе аб раздольлі...

А тут... паміж хваляў маёвых  
Я на Леніна помнік глядзеў...  
Мне здаецца, вось-вось скажа слова  
Шматмільённай сваёй грамадзе...

Ён жыве—адгалосам няслося—  
Будзе жыць сонцавеючым Маем.  
Бо Май і Каstryчнік увосень  
Памяць вечна аб ім уздымае.

Май—басаногі хлопчык Валодзя  
Слухае песні Волгі шырокай,  
Май—Ленін на дымным заводзе  
На трывауне з прыжмураным вокам.

## ПЕСЬНІ МАЁВЫЯ

Казку дзіўную чуў у юнацтве:  
Некі волат, ці то чарадзей  
Стагодзьдзі правёў у бунтарстве,  
Каб аздобіць шчасьцем людзей.

Руйнаваў ён харомы-палацы,  
І сягоныня ёсьць замчышчаў сълед.  
Таго волата, як не баяцца,  
Калі казку раскажа мой дзед.

Палахліва я дзеда пытаю:  
—Ці забіў-бы той волат мяне?  
Доўга, доўга мой дзед уздыхае.  
Пасьля кажа з усмешкаю: „не“.

Чаму не—адкуль-жа мне ведаць?  
Мо' аб гэтым ня ведаў і дзед...  
Хто ён—волат з такою пабедай  
Па зямлі непакорнай ідзе.

А пазней—пела песнью маці,  
Гэту песнью і зараз я помню.  
Горкіх слоў той песні ня страціў...  
Песня, песня! Найлепшы ты помнік.

Зразумеў тады волата сілу,  
Зразумеў, хто такі ён, адкуль;  
Словы песні вятры разнасілі,  
Як у бойцы разносяцца кулі.

Калыхаліся дрыгвы-балоты,  
Лес пануры стаяў задуменны,  
Калі песня пра дзён наших волата  
Затачыла съязою каменьні.

Колькі песень пра волата славу?  
Шмат іх складзена ў замеці дзён...  
Гэта-ж песня съед свой аставіла,—  
І мяцежным пусьціла ў жыцьцё.

\*

„Ой, у полі, полі  
Даль мільгае сіньню,  
Ня дрыжыць ліст кволы  
На сухой асіне.

Высахла асіна,  
Лісьцем пажаўцела,  
Маці ждала сына—  
Вочки праглядзела.

Лета йшло за летам,  
Беглі дні за днямі...  
— Дзе, сыночак, дзе ты?  
Чаму ты ня з намі?

Сын-жа у паўстаньні,  
Волю ён бароніць...  
Маці ўдалъ пагляне—  
Плача, сълёзы роніць...

А зялёным маём,  
Ня цывілі ‘шчэ ружы,  
Сына спатыкае,  
Сын прыгожы, дужы.

Не пасьпела маці  
Зачыніць і брамы,  
Пан ужо у хаце,  
А з ім тры жандары.

— Ой, матуля міла,  
Волі больш ня маю,—  
Прыдзі на магілу  
Новым, съветлым маём.

Даль мільгае сіньню,  
Вечер съвішча ў лесе.  
На сухой асіне  
Сына пан павесіў.

Высаҳла асіна,  
Вечер лісьце кружыць.  
На магіле сына  
Цывітуць кветкі-ружы“.

\*

Зямля Новая сонцам заліта,  
Дзень купаецца ў радасці съветлай...  
Многа, многа крыві праліта  
Мяцежным семнаццатым летам.

Мілы май мой, май мой мілы,  
Колькі людзі стагналі і плакалі,  
Аддавалі жыцьцё магілам  
Нашы вёскі, аулы і саклі.

Зямля Новая! помніш ты гэта?..  
Ты ляцела па той-жа орбіце...  
Іншым шляхам  
Семнаццатым летам.  
Мы пайшлі—  
Хацелася шчасція і жыць.

Вось чаму ў гэты дзень съветласіні  
Згіне смутак жыцьця найвялікшы.  
Ўспомніў я аб далёкай краіне,  
Дзе людзьмі сталі сёньня рыкшы.

Думы, думы! О, колькі вас, думы,  
Праймчыцца за кожны дзень,  
Каб згадаць у жыцьцёвым шуме,  
Хто куды ідзе?

Шмат маны, шмат цярністых съцежак  
Спатыкаем у нашым жыцьці...

Толькі бачу я съветлыя вежы—  
Таму з радасьцю буду ісьці.

Не адзін я. Мільёны, мільёны...  
Гэтую радасьць у сэрцы мы носім...  
Вось чаму, мілі май мой, сягоньня  
Залатую успомній я восень.

Зямля Новая! чуеш ты гэта?  
Ты імчышся па новай орбіце,  
Шлях знайшлі мы  
Семнаццатым летам.  
Знойдзем шчасьце  
І будзем жыць.

\*

Я люблю і сум, і вясёласьць,  
Лечаць часам аднолькава раны...  
Але ў сэрцы ня родзіцца кволасьць,  
Хоць і бачу я съмерці курганы.

Ну, няхай край мой быў у няволі,  
Ці-ж аб тым сёньня стукае сэрца?  
Ніколі, ніколі, ніколі  
Мінулае наша ня вернецца.

А таму, каго склупіла зайдрасьць,  
Хто з прагненнем на нас паглядае,—  
Жыцьцё я аддам хоць зараз,  
А здабытага я не аддам.

То здабыта і мною, і іншым,  
І мільёнам мазолістых рук.  
Браты Захаду і Ўсходу рыкши,  
Ваша сіла—у гэтым парука.

Я люблю вясны подых песенны.  
У бары цвітуць сівыя сосны...  
Думы·мары далёка занесены—  
Залатыя ткуць з променяў кросны.

Мілы май мой, май мой мілы,  
Я люблю і сум, і вясёласць,  
Я люблю і горад шумлівы,  
І ціхія, ціхія сёлы.

Сонца дзень расквітае надзеяй,  
Дорыць ласкі і дорыць многа,  
І мільёнам паўстаўшых людзей  
Да шчасця съцеле дарогу.

Як і мы  
семнаццатым летам,  
Знойдуць шчасце  
і будуць жыць.  
Зямля Новая, чуеш ты гэта?  
Дык імчыся па новай орбіце.

\*

На Зямлі Новай—горад новы  
Пабудуем на багне·dryгве...

Там, дзе сум быў завеі кляновай  
Не загіне мужык-чалавек.

Там, дзе плакалі лозы-ракіты  
Аб далёкай сваёй адзіноце—  
Горад новы электрай заліты  
Загудзе на спрадвечным балоце.

Край, што съпевам  
Сумліва-асеньнім,  
Жураўліным аплакан быў выраем,  
Сваё шчасьце сабе прынясе ён,  
Сакаліна-сталёвым уздымам.

Ён ня кволы ні сэрцам, ні целам,—  
У змаганьні цяжкім загартован...  
А каб радасцю дзень зіхацеў  
Зямля Новая, будзь ты гатова!

Захад крыеца чорнаю хмарай,  
Не ўбярэ ціхі Нёман крыві.  
Хай асьвечан той будзе пажарам,  
Хто залом там пакуты завіў.

Май мой мілы, мілы мой май,  
Твае хвалі бурляць у бязбрэжжы,  
Ты сягоńня і тых прывітай,  
Каго дзеляць калючыя межы.

Май, мой брат, сінякрылы лятун,  
Паляці па-за межы і далей...

Цэлы съвет да сябе прытулі,  
Па-над кім вісьне чорна навала.

Дзень зімовы хмары там згрудзіў  
Над бядашкім жыцьцём ў сутарэньні.  
Съветлы май песьняй разбудзіць  
Мяцежных дзядоў пакаленъне.

\*

Многа пройдзена намі,  
Многа трэба прайсьці,  
Вось чаму маёвымі днямі  
Павінна жыцьцё цьвісьці.

Я люблю і сум, і вясёласць,  
Лечаць часам аднолькава раны,  
Калі слухаю срэбны голас  
Паўстаўшых вясенњім раньнем.

Сум загіне, вясёласць жыве,  
Як жыве ўсё наўкол і красуе...  
Па зялёна-шаўковай траве  
Распускаюцца кветкі-красуні.

Вечер маю паводкай плаве  
У простор зарунелы збожжам,  
Ён зімовы холад разъвеє  
У далёкім сваім падарожжи.

Ветрам съмелым пашлю я паклон  
Съвету цэламу з kraю у край,  
Тых, хто сёньня у цяжкім палоне,  
Прывітаем з вясною і маem.

Многа пройдзена намі,  
Многа трэба прайсьці,  
Каб хутчэй над усімі краямі  
Май праменьні свае распусьціў.

Зямля Новая! Вытканы золатам  
Твой абшар, што разбуджаны маem,  
А мільёны—магутным волатам—  
Волі съцяг ўсё вышэй  
і вышэй уздымаюць.

Зямля Новая! Чуеш ты гэта?  
Ты імчышся па новай орбіце...  
Шлях знайшлі мы  
семнаццатым летам,  
Знойдзем шчасьце і будзем жыць.

## ПОМНІШ?!

*Цішку Гартнаму*

Помніш, помніш, калі у гарбарні  
Пра нядолю складаў свой верш?!

А цяпер, сонцевеочым раньнем,  
Ты весела пяеш.

Ты калісь гаманіў з варстатаам,  
Каб скалыхнуць беларускую гаць...  
Толькі Капыля закураная хата  
Магла цябе загартаваць.

Праца, змаганьне, змаганьне і праца  
Акрылялі бунтарскі твой дух...  
Хай глядзяць, куды могуць узыняцца  
Нашай вёскі гарбар і пастух.

Хай глядзяць—ня зыніклі крыніцы  
На абшарах спрадвечных балот...  
Зараз, зараз павінны зъліцца  
Ў акіян жыцьцятворчых вод.

Няхай съпей нясецца вясёлы  
Па-над лесам густым, у палёх,  
Няхай будзіць вёскі і сёлы,  
Над якімі туман паразълёг...

Бач, на волі ад веку забраны,  
Хутка ня будзе дроту і меж...  
Помніш, помніш, калі у гарбарні  
Пра нядолю складаў свой верш?!

## ПЕСНЯ

Эх, ты, песня-песенька,  
Зруыш сэрца волата,  
А ня тым, што весела  
Сыплюць слова золатам.

Крыўды шмат расъсеяна,  
Крыўдай съвет замучаны...  
Сёньня я асьмейны,  
Сёньня я засмучаны.

Сыплюць слова золатам  
Ў сэрца жалам колюцца...  
Ад цяпла мне холадна,  
Дума, ты нявольніца.

Праўду плачаш песньяю,  
Слова скажаш мудрае...  
Што-ж ты не пацешыш нас,  
Сонца златакудрае.

Ты плывеш дарогаю,  
Там, дзе шыр блакітная,  
Кпін ня чуеш ворага,—  
Я табе завідую.

Але сонца промнямі  
Зоры затуманіла...  
На зямлі сягоныя мы  
Съвецім зоркай раньняю.

На цябе, о, сонейка,  
Э матыгой ня сунуцца,—  
Мая-ж песнья звонкая  
Чуе кпіны вуліцы.

Сыплюць слова ласкавы,  
Ў сэрца жалам колюцца...  
Адкажу я казкаю:  
Пройдзе ўсё, загоіцца...

Шмат хто нездаволены  
Маёй песньяй думаю,  
А я песньяй вольнаю  
Гэта ўсё раздумаю.

Пташка песньяй раньняю  
Будзіць лес азелены...  
Ў сэрца я паранены,  
Вольны птах падстрэлены.

Але песні гучныя,  
Нашы песні—вольніца...  
Нашто быць засмучаным,—  
Пройдзе ўсё, загоіцца.

Сёння радасьць плёскае,  
У сэрцы песні—воля там...  
Хай-жа людзі жорсткія  
Сыплюць слова золатам.

У жыцьці ўсё вынесу,  
Мне ня страшны ворагі,  
Песніяй радасьць выплесну,—  
Ўсё, што сэрцу дорага.

Гэй, вы, песні-песенкі,  
Мной вы не асужданы...  
Ветрам вы разънесены  
Па краіне ўзбуджанай.

Гэй, вы, песні гучныя,  
Майго сэрца—вольніца...  
Нашто быць засмучаным,—  
Пройдзе ўсё, загоіцца.

## ПЕСНЯ ПРА ВЯСНУ

Я помню многа вёсен,  
І сонцам край убраны...  
Была на сэрцы восень,—  
Імглістасьць і туманы...

Мне быў тады нямілы  
Вясны зялёны дзень,  
І птушак пералівы,  
І шумных вод струмені.

Мне погляду ня песціў  
Прастор палёў, блакіт,  
Калі я слухаў песні,—  
Съпявалі іх ракіты.

Ня раз сівога бору  
Я сумны шопат чуў...  
Аб тым жыцьці і горы  
Ніколі не шапчу.

Я помню многа вёсен...  
Імглістасьць і туманы...  
Замест вясны—у восень  
Быў сонцам край убрани.

У сэрцы радасьць, песньі...  
Зынік вечны сум і жаль...  
Вясёлы погляд песціць  
Блакітна-сіня даль.

Мільгаюць дні за днямі...  
Адну я помню восень,  
Як зорамі-агнямі  
Жыцьцё ўсё заліся.

Казаць аб днях мінулых  
Ня буду ў гэты дзень,  
Калі з нячутным гулам  
Вясна да нас ідзе.

Вяслуюць год за годам,  
А праплыло іх восем...  
Вялікім, знаць, паходам  
Прайшла калісьці восень.

Плыць далей—хваціць вёсл,—  
Ня спыніць ветравей...  
Так пройдзе многа вёсен—  
Адна другой навей.

## ВЯСНА І ДЗЯУЧЫНА

Кожнай вяснье  
Кожная дзяўчына рада,  
Бо вясна сум дзяўчыны расьсее,  
Не паслухае сэрца парады.

Знаю вясну,  
Знаю адну дзяўчыну,  
Кэлі сум ў яе сэрцы заснуй,  
Як змораны хтось ў адпачынак.

Той вясною дзяўчына чакала,  
Што з паходу каханак прыдзе,  
Вясну радасна так загукала,  
А каханка... забіў якісь злыдзень.

Дзень вясновы жальбы не развее,  
Пакуль ёсьць войнаў дзікіх пагрозы..  
І пабачыў вясной на траве я  
Не расу, а дзяўчыны той сълёзы.

Ты ня плач, толькі помні аб гэтым...  
Ты ня траць ні надзей, ні красы.  
Час ідзе— я узоркам поэты  
Сълёз ня бачу, а каплі вясенняя расы.

\*

Ў жыцьці я радасьць рассыпаю  
І песньямі, і словам,  
Таму, што ў сэрцы усхліпае  
Прамень съветла-вясновы.

Бывае: нешта прамільгае,  
Эх, чорнае такое,  
Нібы груган той па-над гаем,—  
Я і тады спакоен.

Таму, што веры не парушыць  
Ні сябра мой, ні вораг.  
На съвеце шмат ёсьць крывадушных  
Сягоныя, як і ўчора.

Бывае съцелюць гэтак мякка,  
Ой, як-жа цвёрда съпіцца.  
Ад іх далёка праўда-матка,  
Ў паветры, як сініца.

Няхай, мяне не запужае  
Хлусьня іх—і пяшчота...  
Адкінуў ўсё, нават бяз жалю,  
А іх пашлю—да чорта!

Ў жыцьці я радасьць рассыпаю  
І песньямі і словам,  
Таму, што ў сэрцы усхліпае  
Прамень съветла-вясновы.

## З ЦЫКЛЮ „ВЯСЕНЬНІ БАЛАГАН“

Пяю... пяю аб вясьне...

Вясна ідзе паводкай  
Вясною дзень ясьней,  
Вясною жыць салодка...

Зямля ў прыгожых фарбах,  
Людзьмі съмьецца вуліца,  
Заглянуць сонцу ў твар-бы,  
Калі за хмары туліцца...

Што сонца? Я і вы  
Вясну, бывае, ганім,  
Калі парыў гульлівы  
Закружиць ў балагане...

Балаган вясеньні,  
Вясеньні балаган...  
Сонца бляск расьсеяны—  
Ад сонца людзі п'яны.

Вясна ідзе паводкай,  
Вясною дзень ясьней,  
Вясною жыць салодка—  
Пяю... пяю я аб вясьне...

\* \* \*

Кожнага свая вясна  
Сагравае сваёй сарочкай...  
І нятрудна яе спазнаць  
Яна міргае нам вочкамі.

Вочы вясны для мяне  
Сонца гарачага променъ...  
Ў бойках я камянею,  
Рэволюцыі кліч мяне пройме.

Калі аружжам ляскалі,  
Дым віўся цёмнай хмарай,  
Вясна была мне казкаю,  
Аб ёй я толькі марыў...

Цяпер-жа фабрык трубы  
Пярсыцёнкамі ніжуць блакіт...  
Рань вясну мне трубіць,  
Сенажаць вітае ракітаю...

Я люблю вясну гэту,  
Яна мне міргае здалёку...  
Напіцца хачу яе сокам...  
За маёю вясной ідзе лета.

○

Клякоча бусел на ліпе,  
Вартуе ён зноў прыгуменьне...

Сонца іскрыща і ўсхліпвае,—  
Купаецца ў сіні вясеньняй...

Жаўранак звонам заліўся,  
У поле склікае раць...  
Узьняўся з блакітнай высі  
Першым вясну вітаць...

Лысіны гор пачарнелі,  
Толькі лагчыны ў сънягу...  
Балота ў пушыстай белі  
Птушкай гамоніць: ку-гу!

Гэту вясну калісьці  
У вёсцы спаткаць быў рад  
Пад шаптаныне кляновых лісьцяў  
Над сагнутай жабрачкай хатай.

\*

Я люблю вясну селяніна,  
Першай ральлі радочкі,  
Калі кормяць поле асъмінамі,  
Каб пасъля—эльбіраць бочкамі.

Па-над вёскай  
Месяц чуць выгляне,  
Пабеліць дрымотныя хаткі...  
Жарабочак порсткі

Іржэ на выгане,  
Бягучы на начлег за маткай...  
Вішні ўсыпаны  
Кветкамі-сьнегам...

Люба слухаць дзяўчыны съпей...  
Нясупынна  
Хлопец лаецца з гневам,  
Першым прысьці не пасъпей...

Што слова—ад сэрца ўсё чыста,  
Хоць какае яе, небарака...  
Разам з імі быць віхрыстым,  
Разам з ім хачу съмяцца і плакаць...

Разам з імі ў вясенняй сіні  
Гатоў палюбіць увесь съвет...  
І чакаць, пакуль перакіне  
Новы дзень з вясны у лета.

## ЗАСЬПЯВАЙ БЫЛЬЛЁМ, МЯЖА...

Сыпі, сыночак, вечер близка  
Мне палоску трэба жаць.  
Вечер, гушкай ты калыску,  
Засьпявай быльлём, мяжа.

‘Шчэ ня час спачыць ад працы,  
Хоць ад поту твар мой змок,  
Буду з мілым забаўляцца,  
Як зямлю агорне змрок.

Сыпі, саколік, мой прыгожы,  
Ой, як цяжка, цяжка мне...  
Тваёй маме хто паможа,  
Што адна палоску жне!

Тата твой ваюе з панам,  
Каб няволі больш ня знаць...  
Вырасьцеш ты стройным станам—  
Пойдзеш сам ў Чырвону Раць.

Сыпі, мой коцік, закрый вочкі,  
Больш люляць ня маю сіл...  
Дзень бяжыць, і хутка начка...  
Зоркі сеюць небасхіл.

Вечер, гушкай ты калыску,  
Засыпвай быльлём, мяжа.  
Сыпі, сыночак, вечер блізка  
Мне палоску трэба жаць...

## ЗІМА

Я ведаю,  
што хутка першы сънег  
убеліць той палац,  
дзе распрануліся прыгожыя бярозы,  
і возера,  
дзе я на чоўні ехаў,  
зіма сярдзітая  
надоўга замарозіць.

Мне дзіўна так,  
чаму люблю зіму я,  
чаму люблю  
сыпучы сънег—пуховую пасьцель.  
О, край вясны,  
дзе я цяпер зімую,—  
узімку тут  
расьце ўсё і цвіце.

Калі гляджу на лес,  
што пахмурнеў і шэпча  
ад съцюжы зімніх дэён  
і сънежнай завірухі,—

здаецца мудрае  
сабраць ён хоча веча...  
І хоча ён,  
каб дум яго  
ніхто ня знаў і не падслушай.

Калі я поглядам  
прастор акіну сънежны,  
каб разгадаць,  
аб чым там съвішча вецер,  
дык чую я  
съпей сумны Белавежы,  
як голасна  
там стогнуць, плачуць дзеци...

О, там зіма!  
Там і вясной съцюдзёна,  
ўсе скованы, як рэчкі лёдам...  
Вясенняй восені  
чакаюць там штодзённа...  
Жыцьцё бяжыць,  
зьнікае год за годам.

О, там зіма!  
Дні не красуюць маем,  
там край украсілі  
шыпшина і быльнёг...  
І толькі галаву  
лес цёмны уздымае,  
галосіць воўкам там  
пустэльні дзікай лог.

О, цёмны лес,  
о, лог палі-даліны,  
прасторы зълітвыя  
крывёю чорных дзён!  
Ваш горды кліч  
ніколі не загіне,  
ён родзіць вам  
прыгожае жыцьцё!

Я ведаю,  
ваш кліч нясецца рэхай,  
што дзень, то новая  
расьце ў лясох пагроза,  
таму жыву—  
жыву ўсягды уцехай:  
бунтарскае крываі—  
нішто не замарозіць!

30 XI—26 г.

## ШЛЯХАМ ЗІМНІМ...

Сенажацямі, лясамі  
За санямі, сані самі  
Съцелюць съцежку,  
Съцелюць съцілем.  
У разгоне,  
Белы коні  
Сівы-грывы  
Распусьцілі.  
Заскрыпелі, зарыпелі  
Палазы ў лазе запелі...  
Просты вёрсты  
Шляхам зімнім...  
А сялянам — ім ня зімна  
У кажусе...  
Коні трусяць  
Ў завірусе  
Па замещенаму съледу  
Едуць, едуць, едуць...  
Сіні сънег  
Съняжынкі сее,  
Ускадзілася завея

Вее, вее, вее...  
І даліна  
Ў белы іней  
Гіне, гіне, гіне...  
— І ня сълізка...  
Блізка, блізка  
Стагі сена...  
Чуць прыкметны  
Багны, нетры  
Ў мятусеңні...  
Над стагамі  
Жәрдзі-вежы...  
А палозъеі гурбы рәжуць  
Падкаванымі нагамі  
І мінаюць гай за гаем...  
Сівагрывых  
Чутна ржаньне...  
— Вы— эх! Вы— эх:  
Стой!  
Прыехалі!  
Стажарні!

## СЕНАЖАЦІ І ПОЛІ АСЬНЕЖАНЫ

Сенажаці і полі асьнежаны,  
Рэкі высланы гладкім памостам.  
Воўк з гушчару дарогай няежджанай  
Бяжыць к вёсцы няпрошаным госьцем.

Лес у шлюбным адзеньні, а хмурыца,  
Ня вітае ён песнямі ранняня...  
А у вёсках завеены вуліцы,  
Ў мяккіх гурбах купаюцца сані.

Сівалапы гуляе пад вокнамі,  
Пазірае хаціне у вочы.—  
Толькі ўпоўдзень, часамі, замоўкне ён,  
А як вечар—у шыбы стукоча.

Дзеци пальцамі шыбы з узорамі  
Размалёўваюць, тулячы плечы.  
Згорнуць ў жменю съняжыначкі-зоры  
І бягуць пасмактаць у запеччы.

Ноччу печ засьпывае ім комінам,  
Сон салодкі ў пасъцелі ім съніцца,  
Што ў садку яны з крыкам і гоманам  
На сіле ловяць гуртам сініцу.

25 лістапада, 1922 г.

## БАЛОТАМ СЪНЕЖНЫМ ПРАЗ САСОНЬНІК

Балотам сънежным праз сасоньнік,  
Які смалёвым пахам вабіць,  
Прастор балот зімою соннай  
Люблю санямі разухабіць.

Люблю, як кусьцік нізкарослы,  
Калі з саней назад паглянеш,  
Нібы, адкінуўшы ён вёслы,  
Плыве на белым акіяне.

Пукаты стог люблю аб'ехаць,  
Съляды наўкол зрабіць палозъзем,  
І сена, выскубнуўшы вехаць,  
Люблю раскідаць па дарозе.

Люблю, як санкі мчацца з плачам,  
Пісклявы гімн зіме заводзяць,  
А конь падкуты чортам скача,  
Нібы па шкле, па гладкім лёдзе.

Люблю закутацца кажухам,  
Згайсаць ад меж да меж краіну  
І крыкнуць гучна завірухам,  
Што ў хвалях белых не загіну.

І зноў ляцець... Дуга хай звоніць,  
Пакуль конь лейцы не аслабіць...  
Прастор балот зімою соннай  
Люблю санямі разухабіць...

25 сіння, 1922 г.

## КАМСАМОЛІЯ

### 1

Вёска дрэмле... Вечар ліпнёвы...  
Толькі вуліцы звонкі съмех...  
У лапці абуты з ліп новых  
Едуць яны на начлег.

Съвіткі зэрбны... Палатаны...  
Але хлопцы—проста душа!  
Гора бачылі шмат яны...  
— Гэй, паганяй! Шырай шаг!

І заляскалі коняй капыты,  
Дарогу друкуе сто ног...  
Месяц плача хмаркай закрыты—  
Угнацца за імі ня мог.

Вось паляна—коньмі стрыножана...  
Вогнішча! Песьні! Съмех!  
Толькі лес шэпча трывожна  
Дзіўны сказ пра новы начлег.

Ночка, ночка... Цёмна, нявесела...  
 Вые на выгане воўк  
 Гэтай nochkай паўстанца павесілі,—  
 Разудалы съпеў вёскі змоўк.

Загарэліся хлопцы помстаю:  
 Калі гэтак адплата ня грэх!  
 Хто з қасой, хто з сякерай востраю  
 Вышлі ў пушчу на новы начлег.

Звоніць пушча зноў разудалымі,  
 Зноў шугае на вогнішчы корч,  
 Калі трэба, то раз!—ударым мы!  
 Ты маўчы, чорнавокая начле...

Дні мінулі—хлопцам весела!  
 Вышлі з лесу—іх ня стрымаць.  
 Сягоныня паўстанцы вешалі,  
 Сягоныня на волі іх рацы!

І яны, яны комсамольцы.  
 Ім ня страшна адкрытая съмерць,  
 Іх аружжа выстралам моліца,  
 Кліч іх гучны—наўкола глядзе...

І у полі пад градам шрапнэлі,  
 Захіліўши ў чырвоны съяз,

Марш хаўтурны ня раз ім пелі  
І хавалі пад звон „тра—ра—рак!“

Тады раць іх спраўляла трывну.  
Набіралася съмеласьці, сіл...  
Комсамолію—вольну айчыну  
Ня спужаць міліёны маглі.

Комсамолец—запалены гартаам,  
Комсамолец—бунтарскі дух,  
Адзін кліч—стане новая варта,  
Адзін кліч толькі—„Зъмену рыхтуй“.

4

І расьце, і расьце, і мужае  
Комсамольцаў адважная раць.  
Што ім вораг? Што і мяжа ім,  
Як захочуць яны пагуляць!

На заводах, на фабрыках дымных,  
Дзе палёў сінявокі прастор,  
Яны злучаны палкім уздымам,  
Іх злучае юнацкі задор.

Толькі кліч—і за шэрагам шэраг,  
Нібы мора прыбоямі хвалі,  
Яны змыюць мяжуочы бераг—  
Вольным съпевам запеніцца даль.

Ня стрымаць, ня спыніць ў падарожжы,  
Хто агнём гэтай сілы сагрэт...  
Пабядзіць дух паўстанчаскі зможа  
Комсамолец, бунтар і поэт!

5

Вёскі съпеў... Шумы гораду...  
Вуліц вясёлы, звонкі съмех...  
Ўспамінаюць сягоныня горда  
Комсамольцы мінулы начлег.

З маршам ўдалы!.. Бач, здаволены!..  
— Гэй, не адстань! Шы-рай шаг!..  
Песьню! Плакаць даволі нам!  
Комсамольцы—хлопцы душа!..

Сьвіткі зэрбны... палатаны...  
Фабрычнага дыму пах...  
Гора бачылі шмат яны,  
І цяпер ім змагацца—ня страх!

Ня жыцьцё—а раздолльле!..  
Бо дзеці паўстаўшых краін...  
Беларусь! і ты Комсамолія!  
Я, комсамолец, твой сын!..

## ЗАРУНЕЛА, ЗАРУНЕЛА...

Зарунела, зарунела аксамітам...  
Рэчкай срэбнай—сонцам заліся...  
На палёх здратованых, прыбітых  
Паглядзі... Вясну радзіла восень.

Маладняк зялёны, бач, кудравіць,  
Ахіляе край яскравым лісьцем...  
Аб здабытай вольнасьці і славе  
Маладняк шапоча ў песні-свісьце.

Зарунела, зарунела аксамітам...  
Рэчкай срэбнай—сонцам заліся...  
Паглядзі... Над краем ужо зьвіты  
Промені—жытнёвыя калосьці.

Барацьбой гартованы, расправай...  
На прастор, у сінь прыгожа выйсьці...  
Аб здабытай вольнасьці і славе  
Маладняк шапоча ў песні-свісьце.

## А Т А М А Н

Калі сёньня на сельскім сходзе  
Крычаць:  
„Трактар давай замест сох!..“  
Думка ўраз—аб паўстанцкім паходзе  
Па беларускіх лясох.

Колькі раз грымела паўстаньне,  
Каб пазбыцца няволі, пут...  
Ды заўсёды ў мужыцкім стане  
Канчай справу чужынца суд.

Суд ліхі—над паўстанцам расправа!..  
Каб мужык—ды паўстанец, бунтар?  
Аб паўстаньнях жыла толькі слава,  
Пра іх пелі наш лірнік, дудар...

Але ў песніах чуваць адвага...  
На вачох—не пабачыш сълёз...  
А з грудзей не нясецца скарга  
На мужыцкі паганы лёс...

Час мінуў... і мы у паўстаньні...  
Неспакой у мужыцкай крыві...  
Ну, цяпер ты, чужынец, васпане,  
Мужыка, як раней, задаві?!

Не, пастой! ты нас ня зможаш:  
Бач, паўстанцаў новы набор...  
Зноў знаёмае нам падарожжа:  
Пушча, поле, імшары ды бор.

Мужыкі збунтаваліся дужа,  
А ў іх цяпер ёсьць атаман...  
І крыві ня спужае іх лужа,  
Пераможа мужыцкі стан.

Вось і мы ў паўстаньні,  
Неспакой у мужыцкай крыві...  
Ну, цяпер, пан, чужынец паганы,  
Мужыка, як раней, задаві?!

\*

Жмурыць вочы вечар сіні...  
— Гэй, на плечы торбы-ранцы!..  
Каля лесу, па даліне  
Ідуць хлопцы-новабранцы.

Ідуць хлопцы... млеюць ногі...  
Па траве дыбаюць роснай...  
Лепей голад, як астрогі...  
А бяз хлеба—млосна... млосна...

Новабранцы—хлопцы бравы,  
Самахвотна вышлі з хаты...

— Дай спачынем ля дубравы,  
Хоць падсушым съвіты-латы.

Жмурыць вочы вечар сіні...

А наўкола—ціша, ціша...

Толькі вецер пры даліне

Куст алешикіу калыша.

Зьнялі хлопцы торбы-ранцы,  
На траве прыселі роснай...

— Эх, вы, хлопцы, эх, паўстанцы!..  
А бяз хлеба млосна... млосна...

Эх, ды што там!.. Што яда нам,  
Калі мы цяпер ў паходзе!  
Быць хутчэй-бы аб'яднаным  
З тым, хто хоча жыць у згодзе.

Зноў на плечы торбы-ранцы...  
Каля лесу, па даліне  
Мужыкі ідуць—паўстанцы...  
Жмурыць вочы вечар сіні...

\*

Не лясы шумяць,  
Ня дубравы гамоняць,  
Плача бацька, маці:  
На паход, бач, звоняць.

На паход, бач, звоняць  
Са званіцы-ўлоньня,  
Э тых сяліб-загонаў,  
Што паны палоняць.

Не жагнай, матуля,  
Крыж там не паможа...  
Як прыду адтуль я,  
Будзе жыць нам гожа.

Плечы не сагнем мы,  
Вольна будзе жыці...  
Сіла ёсьць сягоньня,—  
Бывай!.. Ня тужы ты...

Плача бацька, маці:  
На паход, бач, звоняць...  
Не лясы шумяць,  
Ня дубравы гамоняць...

\*

І застукала сэрца улана:  
На зямлі нашай больш не яздок...  
Паглядзеў—мужыкоў як наслана!..  
Чуе грозны загад атамана:  
„Менск і Вільня, а там Беласток!..“

Эх, пайшлі!.. Эварухнулася сіла,  
Толькі рэхаю стогне абшар...

Хоць сягоњня яшчэ і ня ў Вільні,  
Але тут, вось, мужык гаспадар!

Чуеш, сёньня на сельскім сходзе  
Крычаць:  
„Трактар давай замест сох!..“  
А галодных шмат яшчэ ходзіць  
Па беларускіх лясох...

Але што!.. Хай праведзены межы,  
Хай на целе краіны парэз...  
Чуем вольны мы съпей Белавежы  
Там гукае паўстанцамі лес.

Тут аб трактары сёньня размова,  
Аб канале, электра-плугах...  
Калі-ж трэба заўсёды гатовы!  
Добра знаем паўстанцкі мы шлях!..

Не заблудзім у буру і слоту,  
Хоць засыце балоты туман...  
Тут гатовы паўстанцкія роты  
І на варце ўсягды атаман!

Абы чудзь неспакой на балоце,  
Хай заплача няволяй лаза,—  
У паўстанцкім апошнім паходзе  
Буду першы я партызан!

Лістапад, 1924 г.

## МАЛАДНЯК

Тут учора бура выла нам,  
Вечер-чмут гайсаў з кутка ў куток,  
Стары бор з карэннем выламан,  
Сумны шум яго навекі змоўк.

Заіскрыла сонца—вір агню...  
Буралом спаліла з голльямі!..  
Зьніклі хмары... і пад чырванью  
Ўсе прасторы сталі голымі.

А сягоння—чутны водгукі  
— Нам расьці—дык мала дня!  
Толькі тут узъняцца мог такі  
Волат лес—наш Маладняк.

Стройны лес і горды выгляд,  
Нібы раць, што мкнецца ў бой,  
Яго шум—што голас: „выедам  
Пастаяць за праўду галавой“.

Маладняк сваімі лісьцямі  
Шапаціць нам казку-вольніцу...

Помнім, помнім, як калісъці мы  
Чорных дзён стрымалі коньніцу.

Перастаў і сумны съпей гусъці  
Дні прышлі—ажно ня верыцца...  
Хто-ж адвагі знойдзе, съмеласъці  
З сілай моладзі памерацца?

24 сакавіка, 1923 г.

## ПЛЫВЕМ К ПРЫГОЖА-СЬВЕТЛАЙ ДАЛІ

Плывем к прыгожа-сьветлай далі...  
На хвалях вогненнага мора...  
А полымя ўсё плавіць, плавіць,  
Палёў абшары, лес і горы...  
Плывем к прыгожа-сьветлай далі...

На хвалях вогненнага мора  
Плыве наш човен... бура стогне...  
Дзе мы змагаліся учора,  
Жыцьцё спакойна там сягоньня  
На хвалях вогненнага мора.

Плыве наш човен... бура стогне...  
Відаць маяк—агонь дзяньніцы,  
І золак дня туман разгоніць...  
У новую жыцьця съятліцу.  
Плыве наш човен... бура стогне...

Відаць маяк—агонь дзяньніцы...  
Плывем к прыгожа-сьветлай далі.

Дзень хутка новы заіскрыцца,  
Зямлю ўсю полымя расплавіць...  
Відаць маяк — агонь дзяньніцы.

Плывем к прыгожа-съветлай далі  
У полымі — бяз ветру й вёслаў...  
На прыстані мы пагуляем,  
Сусъветная, як прыдзе восень...  
Цяпер — к прыгожа-съветлай далі!

25 лістапада, 1922 г.

## З ЪМЕСТ

Стар.

* * *	Мілы сэрду, дарагі і любы...	7
Я малады		8
Крылатым гасьцям		13
Поле ціха шаптала жалосьцем		14
У 1000—зоры		16
Вокліч мой		18
Разбуджаная		19
Камуна—съвет		20
Польскім барацьбітом		21
Вайна і Беларусь		23
Поэма блакітнага возера		26
Там, дзе ціх Нёман		30
<u>Ціхі Нёман</u>		32
* * * Ці можна тысячамі зъмераць		34
Праліць		36
Чырвоная вясьнянкі		39
Ленінамайская		43
Песьні маёвыя		46
Помніш?!		55
Песьня		57
Песьня пра вясну		60
Вясна і дзяўчына		62
В цыклю „Вясењні балаган“		64

	Стар.
Засыпавай быльём, мяжа...	68
Зіма . . . . .	70
Шляхам зімнім . . . . .	73
Сенажаці і полі асьнежаны . . . . .	75
Балотам сънежным праз сасоньнік . . . . .	77
Камсамолія . . . . .	79
Зарунела, зарунела...	83
Атаман . . . . .	84
Маладняк . . . . .	89
Плывем к прыгожа-съветлай далі . . . . .	91



ЦАНА 75 КРП.



80000000272071

1418

бел. член  
1994 г.

